



**Беларускі
экатурызм:
дайвінг,
балотаходства
і веласлалам**
СТАР. 8



**Навошта
руйнуюць
сталічныя
двухпавярховікі**
СТАР. 12



**Гены —
індыкатар
спартыўных
здольнасцяў**
СТАР. 15

ЦЫТАТА ДНЯ



**Уладзімір СЯМАШКА,
намеснік прэм'ер-міністра
Беларусі:**

«Многія патэнцыйныя партнёры «Расатама» нам адкрыта заяўляюць, каб нашы вядучыя будаўнічыя арганізацыі («Гроднапрамбуд», «Гомельпрамбуд» і іншыя) прынялі ўдзел у будаўніцтве ў іншых краінах. Для нас гэта важна, мы павінны ўмець зарабляць і прадаваць паслугі на экспарт. Таму калі кантрактныя ўмовы будуць задавальняць, мы будзем прымаць удзел. Думаю, нашы спецыялісты могуць паспяхова працаваць у іншых краінах».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 20.06.2017 г.

Долар ЗША		1,8895 ▲
Еўра		2,1150 ▲
Рас. руб.		0,0326 ■
Укр. грыўня		0,0726 ▲



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

20

ЧЭРВЕНЯ 2017 г.

АЎТОРАК

№115 (28479)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



■ Салодкі бізнес

Калі сезон год корміць

Рэпартаж з галоўнага клубнічнага рынку краіны

«Ураджай сёлета добры. Маразы былі раней, чым клубніцы цвілі, таму ягада захавалася», — расказвае ў дарозе старшыня Дварэцкага сельвыканкама Лунінецкага раёна Аляксандр ВІДНІКЕВІЧ. На службовай «Ладзе», уздоўж плантацый ён падвозіць нас да галоўнага клубнічнага рынку краіны. Гандаль тут ідзе, пакуль не сцямнее — ягадным бізнесам у сезон жыве ўвесь раён.

СТАР. 4



Фота Надзеі БУЖАН.



■ Факт

Далата за вопыт і іўрыт

У Мінску з'явілася вакансія
з заробкам у 15 тысяч долараў

Прапануе яе замежная кампанія, рэзідэнт Парка высокіх тэхналогій, якая займаецца распрацоўкай праграмных прадуктаў. На заробак у 27,8 тысячы рублёў шукаюць намесніка дырэктара. З патрабаванняў — вышэйшая адукацыя, валоданне англійскай мовай і іўрытам на добрым узроўні, вопыт работы ў распрацоўцы праграмаў забеспячэння, стаж на пасадзе менеджара ў замежных кампаніях не менш за два гады.

У Агульнарэспубліканскім банку вакансій такія прапановы — адзінкавыя. Свабодных месцаў з заробкам ад 10 тысяч рублёў усяго дзевяць. Усе яны знаходзяцца ў сталіцы. Сярод наймальнікаў, што гатовы плаціць такія вялікія грошы, — ІТ-кампаніі, прадстаўніцтва турэцкіх авіяліній, фірмы, якія займаюцца тэхнічным абслугоўваннем нерухомасці і ўпакоўкай.

Усяго на біржы працы налічваецца 51 880 вакансій. Доля свабодных месцаў з аплатай да 300 рублёў — 28 працэнтаў, ад 300 да 500 рублёў — 43,4 працэнта. Ад 500 да тысячы рублёў у месяц абяцаюць на кожнай чацвёртай вакансіі. Толькі 2,4 працэнта прапаноў утрымліваюць заробак больш за тысячу рублёў.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ. lubneuskaya@vziazda.by

■ Бацькаў дзень

СВЯТА — ТАТАМ, ЗАДАВАЛЬНЕННЕ — УСІМ



Фота Надзеі БУЖАН.

Міжнародны дзень бацькі, які традыцыйна адзначаецца ў свеце ў трэцюю нядзелю чэрвеня, адзначылі ў Мінску святам «Татаў дзень — кожны дзень». Пяты год Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Клуб ільвоў» сумесна з камітэтам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама ладзіць вясялае сямейнае відовішча. Сёлета яно ўпершыню прайшло адразу на трох пляцоўках: у парках — Горкага, Чалюскінцаў і Лошыцкім. **СТАР. 3**



**ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!**

Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008